



Валянцін Таўлай

# Адчыняйце сэрцы, людзі!

вершы

\* \* \*

Гэта ўсё – знаёмыя шляхі.  
Аглянешся – затанулі ўдалеч.  
На адных – палын расце глухі,  
На другія – зоры ападаюць.  
Пры юнацтве, што здалёк звiнiць,  
І арлы садзіліся ахвоча,  
Часам – каб да лёту заманіць,  
Часам – каб выдзёўбваць вочы.  
Але мы, улюбiўшыся насмерць  
У шляхі, пракладзеныя ў заўтра,  
Навучылі песню разумець,  
Што ў змаганні і загінуць варта.  
Вокам на шляхі куды ні кiнь, -  
Тлеюць косці звестуноў  
прадвесня  
І ляжаць жалобныя вянкi  
Анямелых з болю

верных песень.  
Не даклічацца ніякая вясна, -  
Голас расплывецца  
ў чыстым полі,  
Не збудзіўшы стомленага сна  
Змагароў, загінуўшых за волю.  
Але хай высокі маладняк  
Больш магіл кране  
карэннем шчырым, -  
І насустрач заўтрашняга дня  
Нашы песні зазвіняць  
з-пад жвіру.

*Ліда, 1941г.*

\* \* \*

Ідзе за годам год,  
Сівеюць людзі, хаты, -  
І ўсё ў ярме народ,  
А над шляхамі – краты.  
І ўсё фарбуюць брук  
Крыві ахвярнай плямы.  
Чуваць астрожнай брамы  
На ўсю краіну грук.  
І маці не адна  
Глытае моўчкі слёзы:  
Зноў сына па дарозе  
Пагналі ў кайданах...  
Ад гэтае пары  
Ўдавою тужыць ніва,  
Каню гнядую грыву  
Расчэсваюць вятры...  
Мо вернецца, мо згіне  
Таварыш дарагі,  
Услед за ім другія  
Ўзняліся, як сцягі.  
Той самаю дарогай  
Яны вядуць народ,  
І ўжо да перамогі  
Бліжэй на цэлы год.

*в. Рудаўка  
1 студзеня 1929 г.*

## Напрадвесні

Уздыхнулі Нёмана грудзі:  
- Вясна будзе! Вясна будзе! –  
Покліч скалыхнуў паветра,  
Адгукнуўся ў пушчы нетрах,  
І расплыўся, і загінуў...  
Наўздагон – свой покліч кіну:  
Рэхам хай плыве шырокім,  
Несучы прывольна, лёгка  
І мяне на гулкім крылі...  
Жаўрукі асерабрылі  
Сцежку сонечнаму ранку...  
Жаўруковыя вяснянкі –  
Быццам звонкія праменні...  
І стаю я ў захапленні,  
Неразгаданным і новым,  
Поўны цёплае любові,  
І гатоў гарэць, загінуць  
За вясну маёй краіны...  
Радасна ўздыхнулі грудзі:  
- Адчыняйце хаты, людзі!  
- Адчыняйце сэрцы, людзі!  
- Вясна будзе! Вясна будзе!

*Вільня, 1928 г.*

## Настаўніку

Стаяць ля маладых гадоў,  
Ля чалавечага дзяцінства –  
Вялікі гонар, светлы доўг  
Настаўніцтва і мацярынства.  
Спачатку ў сэрцах прабудзі  
Цягу і смагу да асветы,  
Пасля – задуманых вядзі  
Аж да крыніцы чыстай, светлай.  
На ростані шляхоў-дарог,  
Абвеяных паходным пылам,  
Народ навекі нам збярог  
Крыніцу мудрасці і сілы.  
Ты чэрпаць навучы з глыбінь  
Жывучую ваду рукою,

Каб наш народ і край любіць,  
Мудрэць і харашэць душою.

*в. Ваўкавічы,  
23 жніўня 1942г.*

## Малой сястрычцы

Пакуль, сястрычка, падрасцеш  
І шлях пратопчаў свой жыццёвы, -  
Напамяць вывуч гэты верш,  
Які складаю шчырым словам.  
Не зразумееш мо мяне –  
Пішу табе яго навывраст,  
Я знаю: гэты дзень міне,  
З якога верш сягоння вырас.  
Магчыма, толькі ён адзін  
І астанецца жыць на памяць,  
Як рэха дальняе гадзін,  
Што сэрца мне гнятуць і ранняць.  
Тады, сястрычка, успамяні  
Ўсіх, хто з бою не вярнуўся,  
Каб намі высненыя дні  
Зноў паплылі над Беларуссю.

*Ліда,  
23 лютага 1943г.*

**Крыніца**

